

ПОЛАЦКІ КНЯЖАЦКІ ЦÉРАМ, археалагічны помнік, які размяшчаўся на паўн.-зах. ускраіне Палацкага Верхняга замка. У 1976–77 даследаваў П.А.Рапапорт. П.к.ц. уяўляў невял., амаль квадратны ў плане цагляны будынак памерамі $4,7 \times 4,2$ м. На З да яго прымыкала меншае па плошчы цаглянае памяшканне памерамі $2,5 \times 2,4$ м і зрубавая прыбудова памерамі $5,3 \times 5,4$ м. Падмурак складзены з камянёў на вапнавай рошчыне. Аснова падлогі выкладзена камяніямі на вапнавай рошчыне, зверху на тонкім пласце гліны быў насціл з дошак. Пытанне аб датаванні церама з'яўляецца дыскусійным. Паводле П.А.Рапапорта, ён быў узведзены ў 3-й чв. 12 ст. разам з царквой Архангела Міхаіла. Аднак гэтаму супярэчыць наяўны археал. матэрыял. Так, спосаб уладкавання падмурука церама сведчыць пра яго будаўніцтва ў 14 ст. Рэшткі самай ранній з 5 печаў, раскапаных у драўлянай прыбудове, паводле даных дэндра-храналогіі датующа 1304. Такім чынам, церам з цэглы і драўлянью прыбудову каля яго магчыма датаваць не раней за 14 ст. Можна пагадзіцца з думкай аб прыналежнасці П.к.ц. ў 14–16 ст. да комплексу княжацкага двара. Магчыма, што ў гэты час на Верхнім замку існавала гар. сядзіба князя накшталт Дворышча Яраслава ў Ноўгарадзе. Аднак не выключана прыналежнасць церама да епіскапскага двара.

Lit.: Рапапорт П.А. Полоцкое зодчество XII в. // С.А. 1980. № 3; Заяц Ю.А. О постройке с

изразцовымі печамі возле княжеского терема в Польшке // ГАЭ. 1997. № 12; Дук Дз. Ад Рагвалода да Івана Грэзлага: Верхні Замак у сацыяльной тапаграфіі Палацка // БГЧ. 2010. № 5.

Дз.У.Дук.